

Алена Філатава

Нехрысціянскія канфесіі заходніх губерняў Расійской імперыі у гады Першай сусветнай вайны (1914–1918 гг.)

Alena Filatova

**Non-Christian religions of the western provinces of the Russian empire
during the World War I (1914–1918)**

During the World War I, the government of the Russian empire have different attitude to the representatives of non-Christian religions of the western provinces, loyal attitude were towards the few Muslim-Tatar populations, and ambiguous – to the Jews-Jewish, which in some cases subjected to restrictions and discrimination. It should be noted that military authorities had a large influence on government policies, although their opinions do not always coincided, especially with regard to deportation of Jewish population from the frontal areas.

Keywords: Russian empire, western province, World War I, non-Christian religions, Islam, Judaism

У роки Першої світової війни уряд Російської імперії по-різному чинив з представниками нехристианських конфесій західних губерній: лояльним було ставлення до нечисленного мусульманського/татарського населення і неоднозначним – до юдейського/єврейського, яке в деяких випадках зазнавало обмежень і дискримінації. Треба зауважити, що на урядову політику великий вплив мала військова влада, хоча її судження не завжди збігалися з офіціальними, особливо щодо депортації єреїв із прифронтових територій.

Ключові слова: Російська імперія, західні губернії, Перша світова війна, нехристианські конфесії, іслам, юдаїзм

У шэрагу прац, якія прысвечаны або падзеям Першай сусветнай вайны, або гісторыі яўрэйскага/іўдзейскага і татарскага/мусульманскага насельніцтва, у асноўным, звярталася ўвага на дэпартцыю яўрэяў з прыфронтавой зоны, або аб службе мусульман у войску. Так, П. Холквіст пісаў, што «в России насильственная массовая депортация этнических меньшинств с западных пограничных земель явилась воплощением в реальную политику того, что военная статистика говорила о населении

тих областей в течение нескольких десятилетий. Один исследователь недавно подсчитал, что в Российской империи было депортировано миллион гражданских лиц, в том числе 500 тыс. евреев и 30 тыс. немецких колонистов. Эти люди были депортированы (именно как «ненадежный элемент») во внутренние районы», где их держали под строгим надзором¹. Асаблівасці канфесійнага іўдзейскага або мусульманскага жыцця ў гэты складаны час практычна не знайшлі адлюстравання ў гістарыяграфіі.

Абвяшчэнне Мікалаем II вайны Германіі выклікала патрыятычны ўздым сярод іўдзейскага і мусульманскага насельніцтва Расійскай імперыі, што выявілася ў правядзенні патрыятычных маніфестацый, служэнні набажэнстваў у падтрымку расійскага войска. Так, «Царскосельская газета» (№ 31 ад 1 жніўня 1914 г.) паведамляла: «иудеи собрались в своей синагоге. Они открыли, согласно обряду, ковчег и, вынув свитки Торы, совершили торжественное богослужение «о здравии Государя Императора и Царствующего Дома», а таксама «о даровании победы русскому воинству и дружественным России государствам». Па заканчэнні набажэнства на сходзе гаспадарчага праўлення аблішчыны была аднаголосна прынята пастанова аб неадкладным вылучэнні з гаспадарчых сродкаў 100 руб. для «призрения евреев низких чинов, призванных ныне в действующую армию для защиты Царя и Отечества»².

21 жніўня 1914 г. у пецярбургской газете «Миллэт» («Нация») была надрукавана заява мусульманской фракцыі Дзяржжаўной думы: «В полном сознании долга своего перед родиной мусульмане готовы на всякие жертвы и в полном единении со всеми русскими гражданами до конца будут бороться и защищать честь и целость России»³. У іншай заяве гаварылася, што «отношение мусульман к настоящей войне вытекает из старых традиций, которые заключаются в том, что мусульмане, сражаясь за Россию с ее врагами, всегда проливали кровь одинаково и наравне с коренным русским населением»⁴.

У гэтых мерапрыемствах прымаала ўдзел яўрэйскае і татарскае насельніцтва заходніх губерняў імперыі, якое падтрымала такое «патриотическое единение»⁵. Але з пачаткам мабілізацыі насельніцтва ў войскі ў асобных выпадках наглядаліся ўхіленні яўрэйскага насельніцтва ад прызыва. Так, у тэлеграме Ашмянскага прадвадзіцеля дваранства (Ві-

ленская губерня) ад 24 верасня 1914 г. адзначалася, што «многие ратники, особенно евреи, с объявлением дополнительного призыва переехали в Минскую губернию»⁶. Улады распачалі актыўныя меры па пошуку тых, хто ўхіляўся ад прызывау, у выніку колькасць такіх выпадкаў скарацілася. Аднак у шэрагу населеных пунктаў ствараліся арганізацыі, якія за грошы дапамагалі прызыўнікам атрымаць дакумент аб непрыдатнасці да выканання вайсковых абавязкаў. У паліцэйскіх рапартах адзначалася, што такія выпадкі былі ў Мінску, Віцебску, Дзvinску і іншых гарадах⁷.

Восенню 1914 г. расійскія войскі занялі Галіцыю і Букавіну, якія належалі Аўстра-Венгерскай імперыі, і пачалі праводзіць дыферэнцыраваную палітыку ў адносінах да жыхароў гэтай тэрыторыі. Міnsкае жандарскае ўпраўленне атрымала інструкцыі, каб за галічанамі сельскага стану рускай ці польскай нацыянальнасці ўсталяваць толькі назіранне, але не перашкаджаць іх знаходжанню ў межах Міnskай губерні, асоб яўрэйскай нацыянальнасці вярнуць ў межы Галіцыі⁸.

З набліжэннем ваеных дзеянняў да тэрыторыі заходніх губерняў пачалася эвакуацыя насельніцтва. З боку расійскіх улад узмацніўся недавер да яўрэяў, якіх пачалі лічыць патэнцыяльнымі шпіёнамі. Дэпартацыі прымяняліся і да яўрэяў, якія мелі родных у дзяржавах-праціўніках Расіі. Пачалася прымусовая дэпартацыя яўрэйскага насельніцтва з раёнаў ваеных дзеянняў. Выселеныя з Царства Польскага і Букавіны, яўрэі накіроўваліся ў мясцовасці па левым беразе Дняпра, у тым ліку і ў Магілёўскую губерні⁹.

У войсках камандны састаў, не выключаючы Вярхоўнага Галоў-накамандуючага вялікага князя Мікалая Мікалаевіча, быў настроены супраць яўрэяў. Разам з тым і некаторыя вайсковыя часці (напрыклад, казакі) мелі антысеміцкі настрой. Гэта садзейнічала распаўджанню падобных адносінаў і сярод мясцовага насельніцтва. Што ўсугублялася рухам на ўсход вялікай колькасці бежанцаў, сярод якіх таксама было шмат яўрэяў¹⁰.

Зімой – вясной 1915 г. Стаяўка Вярхоўнага Галоўнакамандуючага выдала цыркуляры пра пагалоўную дэпартацыю яўрэяў з прыфрантавой мясцовасці. Вясной 1915 г. наступленне германскага войска і адступленне расійскага пачалося праз беларуска-літоўскія губерні і Курляндью. З мая паліцыя Коўна аб'явіла, што да 12 гадзін 5 мая ўсе яўрэі павінны пакінуць горад¹¹. М. Белеўская (Лецягіна) у сваіх

успамінах пісала, що «объявление войны всколыхнуло Могилев, как и всю Россию <...> Первыми ласточками войны были ковенские евреи. Неожиданно весь Могилев наводнился многочисленными повозками, наполненными домашним скарбом, пуховиками и подушками, из которых выглядывали испуганные физиономии стариков, старух и детей. Зрелице было невиданное и каждый останавливался и с удивлением смотрел на эту бесконечную процессию. <...> Оказалось, что это евреи из Ковно, выселенные в трехдневный срок из крепости, по приказу начальства, как элемент мало надежный и опасный. <...> Как только все эти измученные люди приехали к месту назначения, им было приказано в 24 часа выехать из Могилева и ехать не то в Тамбов, не то в Пензу»¹².

Пры адступленні расійскага войска некаторыя вайсковыя падраздзяленні часова заставаліся без камандавання. Гэта спараджала пагромы і рабаванні. Што асабліва назіралася ў мястэчках Ковенскай і Віленскай губерняў. Да канца жніўня 1915 г., як пісалі сведкі падзеі, «еврейское население напугано и часто спасается бегством. На путях от Вильны, на трактах, в пунктах, где евреев мало, всюду можно наблюдать их заколоченные дома <...> В Сморгони, Ошмянах, Вилейке – везде чуть не погромные настроения. Вся судьба евреев зависит от милости этапного командира. В Ошмянах был избит стражник, заступившийся за евреев. В Молодечно для усмирения напившихся солдат былопущено в ход оружие, были убитые и раненые. В Вилейке комендант отдал приказ не трогать население. Без их вмешательства в этих пунктах, где теперь сосредоточены десятки тысяч солдат, положение еврейского населения было бы невыносимо»¹³.

Пад пагромы падпадалі і будынкі сінагог. Так, у м. Глыбокае (Дзісненскі павет Віленскай губерні) казакі пачалі рабаваць крамы, а затым «атаковали синагогу под названием Краута, собрали там много девушек. Часть казаков с саблями наголо стояло около синагоги, а часть их находилась в синагоге, и слышно было крик и плачь этих бедных, несчастных девушек. <...> В таком положение Глубокое находилось два дня»¹⁴. Толькі калі прыехалі афіцэры паліцыі, у мястэчку стала ціха. Пры адступленні расійскага войска праз Гродзенскую губернию ў сінагозе Слоніма былі размешчаны палонныя немцы, а «свитки Торы разорваны, изрублены, из листов Талмуда казаки сделали цигарки»¹⁵. Летам 1915 г.

прайшлі яўрэйскія пагромы ў прыфрантавой паласе Гродзенскай, Ко-венскай, Віленскай, Мінскай і Валынскай губерняй.

У выпадку дэпартацыі яўрэйскага насельніцтва асобным яго прадстаўнікам дазвалялі заставацца на месцы жыхарства пры ўмове даручальніцтва ўплывовых членаў яўрэйскай абшчыны, абранных у заложнікі губернатарам¹⁶. Заложнікі давалі падпіску ў тым, што калі пакінутыя пад іх даручальніцтва яўрэі будуць выяўляць варожыя дзеянні ў адносінах да расійскага войска ці акажуць садзейнічанне непрыяцелю, яны будуць самі адказваць паводле ўсёй строгасці законаў ваеннага часу¹⁷.

У зоне баявых дзеянняў з'яўляліся аб'яды: «В кождом населенном пункте будут взяты евреи-заложники, отвечающие жизнью за враждебные акты, совершенные их соплеменниками»¹⁸. У час Першай сусветнай вайны шмат рабінаў Польшчы, Курляндіі і Літвы былі ўзяты ў заложнікі ў якасці гарантый таго, што мясцовыя яўрэі не будуць шпіёніць на карысць германскім войскам¹⁹. Напрыклад, да лета 1915 г. іх было каля 400 чал., якія сядзелі ў турмах Магілёва, Палтавы і Екацярынаслава. Час ад часу іх вешалі без суда і следства па падазрэнні ў шпіянажы, многія з іх не ведалі рускай мовы і пры адсутнасці перакладчыкаў часта не разумелі ў чым іх віна²⁰.

30 чэрвеня 1915 г. былі апублікованы «Правила о высылке евреев из военных округов Северо-Западного фронта». Документ пацвярджаў права камандуючых войскамі высыляць яўрэяў з раёнаў дыслакацыі войск. Пропісалася таксама працэдура ўзыцця заложнікаў з ліку членаў яўрэйскіх абшчын. Яны падлягалі расстрэлу, калі хто-небудзь з яўрэйскай абшчыны быў западозраны ў шпіянажы. Гэтыя «Правила» былі адменены толькі пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г.

У 1915 г. Савет Міністраў патрабаваў ад Генеральнага штаба адмовіцца ад пераследу яўрэяў агулам. На што начальнік Генеральнага штаба генерал М. Янушкевіч паведаміў, што, на яго думку, прынятые меры ў адносінах да яўрэяў слабыя і іх патрэбна узмацніць²¹. Грамадзянскі ўрад у нейкай ступені ўсведамляў неразумнасць антыяўрэйскай палітыкі, якую праводзіла Стайка і спрабаваў па меры сіл аказваць ёй супраціў. У 1915 г. улады хадайнічалі перад Вярхоўным Галоўнакамандуючым аб вяртанні яўрэйскіх высыленцаў у Ковенскую губерню, паколькі там пасля высылкі яўрэяў спынілася

ўся прамысловасць і гандаль (атрыманая ад Стаўкі згода на гэта мерапрыемства суправаджалася патрабаваннем выдачы заложнікаў ад яўрэйскіх абшчын у якасці гарантый іх лаяльнасці Расіі)²². Віцебскі губернатар М. Арцымовіч таксама звяртаў увагу на тое, што высылка яўрэяў можа выклікаць спыненне гандлю, пазбавіць частку насельніцтва Віцебскай губерні медыцынскай дапамогі. Ён клапаціўся пра арганізацыю харчавання, найм памяшканняў, медыцынскую дапамогу яўрэям у выніку магчымай дэпартациі²³. У сувязі з ваеннымі абставінамі грамадзянская улады патрабавалі ад яўрэяў працаўцаў не толькі ў рабочыя дні, але і ў святочныя і ўдзейскія (напрыклад, у суботу). 29 верасня 1915 г. Віцебскі грамадзянскі губернатар звярнуўся з распарараджэннем да Полацкага і Даўгінскага паліцмайстраў і павятовых спраўнікаў, у якім адзначалася: «в целях воздействия на ёврейское население, как в отношении неуклонного исполнения, или всех по настоящему делу требований подлежащих властей, так равно и по вопросу о безусловной необходимости и ёвреям, по примеру христиан, производить работы для военных надобностей во все вообще ёврейские праздники»²⁴. У адказ на гэтае распарараджэнне Віцебскі грамадзянскі рабін І. Меламед паведаміў, што ён склікаў усіх духоўных рабінаў Віцебска і імі было аднаголосна прынята рашэнне, што «еврейское население также готово отдавать все свои силы на нужды родины и вполне сознают серьезность переживаемого момента <...> ибо законом ёврейской религии спасение Отечества считается самою священною обязанностью каждого гражданина»²⁵.

У жніўні 1915 г. міністр унутраных спраў разаслаў па губернях спецыяльны цыркуляр, у якім адзначалася, што часова, «ввиду чрезвычайных обстоятельств военного времени», яўрэі з прыфронтавой паласы атрымалі права жыхарства ў гарадах па-за мяжой аселасці. Забароненымі для яўрэяў, па-ранейшаму, заставаліся сельскія мясцовасці ўнутраных губерняў Расіі²⁶. Англійскія фінансісты на чале з Ротшыльдам звярнуліся да ўрада Расійскай імперыі з просьбай пераглядзець антыяўрэйскія законы, але Мікалай II забараніў даваць якія-небудзь абяцанні па гэтым пытанні²⁷.

Дэпартация яўрэйскага насельніцтва ва ўнутраныя губерні Расійскай імперыі прыйшлася не па душы частцы рускага грамадства. Так, у чэрвені 1915 г. камандуючы Петраградскай ваеннай акругі М. Бонч-

Бруевіч пісаў генералу М. Янушкевічу, што «чисто русские губернии совершенно испорчены враждебными нам элементами, и, следовательно, сам собою встает вопрос о необходимости точной регистрации всех депортированных вражеских подданных для того, чтобы по окончании войны ликвидировать весь враждебный элемент без следа»²⁸.

У канцы чэрвеня 1915 г. ваеннае камандаванне зрабіла спробу адміністратыўнага высялення жыхароў з прыфронтавой зоны. Войскі атрымалі загад: яўрэяў заходніх губерняў пакідаць на месцы, паколькі іх знаходжанне ў карэннай Рассіі «нежелательно»²⁹. Яўрэйскіх высяленцаў сялілі ў гарадах прыфронтавых губерняў з аказаннем матэрыяльнай дапамогі нароўні з добраахвотнымі бежанцамі³⁰. Для іх пасялення выкарыстоўвалі будынкі сінагог і малітоўных дамоў³¹. Некаторыя з рабінаў сяліліся ва ўнутраных раёнах імперыі, дзе яны адчынялі малітоўныя школы і будавалі міквы³².

З 1916 г. назіраюцца відавочныя зрухі па паслабленню канфесійнай канфрантацыі і варожасці ў грамадстве. Найперш гэта датычылася ўлагоджвання войска, 7 снежня 1916 г. ва ўсе ваенныя часці быў разасланы цыркуляр Галоўнага штаба за № 187. Там змяшчаўся каляндар караімскіх, яўрэйскіх і мусульманскіх рэлігійных свят. Адзначалася, што ніжнія чыны гэтых веравызнанняў могуць вызывацца ад службовых заняткаў для ўдзелу ў набажэнствах. Пры гэтым рабілася заўвага, што яўрэяў трэба адпускаць з вечара напярэдадні свята, бо менавіта ў гэты час у іх пачынаюцца набажэнствы³³.

У сувязі з тым, што вайна зацягвалася, былі патрэбны новыя салдаты. З лютага 1917 г. па губернях быў разасланы цыркуляр Дэпартамента духоўных спраў замежных веравызнанняў Міністэрства ўнутраных спраў. У ім адзначалася, што ў адпаведнасці з цыркулярам Ваеннага міністэрства ад 2 лістапада 1916 г. з нагоды адтэрміноўкі прызыва ў войска «еврейским духовным раввинам из числа непризванных еще ратников 2-го разряда, кои достигли 30 лет и более», было пропанавана прызначці пайторны агляд. У выніку гэтага «духовные раввины из белобилетников, признанные годными к военной службе, должны оставить обслуживаемых ими еврейские общины»³⁴.

З пачаткам Першай сусветнай вайны насельніцтва пачало ствараць розныя добраахвотныя грамадскія арганізацыі. У снежні 1914 г. на з'ездзе мусульманскіх грамадскіх арганізацый ў Петраградзе быў

арганізованы Камітэт дапагогі хворым і паразенем мусульманам усёй Расіі³⁵. У 1915 г. былі створаны Яўрэйскі камітэт дапамогі ахвярам вайны і Таварыства здароўя яўрэйскага насельніцтва³⁶, якія падтрымлівалі цесныя сувязі з мясцовымі ўладамі. Яўрэйскія дэпутаты IV Дзяржаўной думы стварылі палітычнае бюро, якое мела сваё інфармацыйнае бюро, якое між іншым збрала матэрыялы аб пераследах яўрэяў з боку насельніцтва і ўладных структур. Такія матэрыялы паставлялі і яўрэйскія грамадскія арганізацыі, што дзейнічалі ў прыфронтавай зоне. Матэрыялы пасыпаліся членам Дзяржаўной думы і відным грамадскім і палітычным дзеячам³⁷. У 1917 г., пасля Лютаўской рэвалюцыі, адбыўся Ўсерасійскі яўрэйскі з'езд, у працы якого прынялі ўдзел і рабіны³⁸.

З пачаткам вайны на неакупіраванай тэрыторыі заходніх губерняў у рэлігійным жыцці іўдзеяў зберагаліся прынятыя у Расійскай імперыі правілы: яўрэйскія абшчыны выбіралі членаў духоўных праўленняў сінагог, даваўся дазвол улад на адкрыццё малітоўных школ, вылучаліся кандыдатуры на пасады рабінаў, ствараліся добраахвотныя таварысты юдэйскага накірунку і г. д.³⁹. Так, 4 сакавіка 1915 г. у Слоніме пачало дзейнічаць добраахвотнае таварыства для бедных яўрэяў пад назвай «Талмуд-Тора», заснавальнікамі якога былі Лазінскі і Дубінбаўм. Мэтай таварыства было «обучать бедных еврейских мальчиков закону веры и грамотности, для чего нанимать меламедов, имеющих это звание»⁴⁰. Акрамя таго, яўрэйскія абшчыны збралі ахвяраванні і на гэтыя сродкі адчынялі бясплатныя сталовыя, лаўкі па таннаму продажу хлеба, яслі для грудных дзяцей і прытулкі для малалетніх. У сярэдзіне студзеня 1915 г. Міnsкае таварыства ўрачоў на сваім 3-й з'ездзе адзначыла дзейнасць лазарэта, які ўтрымлівала на свае сродкі Міnsкая яўрэйская абшчына⁴¹. Яўрэі, напрыклад, таго ж Міnsка, у сваіх дамах размясцілі тысячу бежанцаў⁴². На думку Э. Лора, «насильственные переселения и тяготы военных лет способствовали мобилизации немцев, евреев и представителей других национальностей для оказания всесторонней помощи своим соплеменникам, оказавшимся в худшем положении, что создало условия для осознания и возникновения тесной сплоченности национальных общин»⁴³.

У расійскім войску было шмат урачоў-яўрэяў і іншых медыцынскіх работнікаў. Маскоўскае выданне «Еврейская неделя» у кожным нумары

давала інфармацыю аб ратных подзвігах яўрэяў. Так, у № 14-15 за 3 красавіка 1916 г. паведамлялася аб узнагароджанні старшага ўрача С. Фрумкіна (які ў мірны час выконваў абавязкі грамадскага рабіна г. Мсціслаўля) ордэнам Св. Анны 2-й ступені⁴⁴. У Расіі нават існаваў яўрыйскі Саюз георгіеўскіх кавалераў, у якім да 1917 г. налічвалася больш 2 тыс. узнагароджаных⁴⁵.

Расійскі ўрад не меў агульнага пункта гледжання на прыцягненне мусульман да воінскай службы. Адзначалася, што каля 20 млн мусульман Расійскай імперыі не былі ахоплены воінскай павіннасцю. У ліпені 1914 г. ваеннае ведамства падрыхтавала сакрэтны даклад «О привлечении к отбыванию воинской повинности некоторых частей населения, освобожденных от нее до настоящего времени». У ім праводзілася думка, што «формирование особых частей, составленных из какой-либо национальности (кроме русской), не отвечает ни политическому, ни внутреннему положению России», што ўсе падобныя спробы ў мінульым прыводзілі да абвастрэння нацыянальнага пытання на той або іншай ускраіне⁴⁶. Але ужо ў жніўні 1914 г. началі стварацца мусульманскія добраахвотныя часці. На заклік уступіць у Каўказскую дзікую конную дывізію адклікнуліся сотні чалавек⁴⁷.

Прызываліся ў войска і так званыя літоўскія татары-мусульмане. Некаторыя з іх уздельнічалі ў стварэнні мусульманскіх ваенных частей. Напрыклад, начальнікам штаба дзікай дывізіі быў прызначаны палкоўнік, літоўскі татарын-мусульманін Якаў Юзэфовіч, які служыў у Стайцы Вярхоўнага Галоўнакамандуючага. Затым, ён камандаваў 12-й арміяй і за мужнасць на фронце быў узнагароджаны вышэйшымі ўзнагародамі не толькі ў Расіі, але і ў Францыі, Англіі і Іспаніі⁴⁸. У сфарміраваным летам 1917 г. на Румынскім фронце мусульманскім корпусе камандзірам быў генерал М. Сулькевіч. Наогул у гады Першай сусветнай вайны у войсках было 18 генералаў з літоўскіх татара-мусульман: Х. Базарэўскі, Т. Беляк, С. Вільчынскі, К. Крычынскі, А. Мухля і інш.⁴⁹.

Частка татар-мусульман заходніх губерняў з пачаткам вайны сталі бежанцамі і былі накіраваны ў Казанскую і Таўрыческую губерні, а частка – у Азербайджан⁵⁰. Нязначная частка мусульманскага насельніцтва, якая засталася на неакупіраванай тэрыторыі не мела асобных змен у ладзе канфесійнага жыцця.

Такім чынам, у гады Першай сусветнай вайны ўрад Расейскай імперыі па рознаму ставіліся да прадстаўнікоў нехрысціянскіх канфесій заходніх губерняў: лаяльнымі былі адносіны да нешматлікага мусульманскага/татарскага насельніцтва і неадназначным – да іўдзейскага/яўрэйскага, якое, у шэрагу выпадкаў, падвяргалася адмежаванням і дыскрымінацыі. Патрэбна адзначыць, што на палітыку ўраду вялікі ўплыв аказвалі ваенныя ўлады, хаця іх думкі не заўсёды супадалі, асабліва ў адносінах дэпартатыі яўрэйскага насельніцтва з прыфрантавых тэрыторый.

- ¹ Холквист П. Тотальная мобилизация и политика населения: российская катастрофа (1914-1921) в европейском контексте // Россия и Первая мировая война: Материалы Международного научного коллоквиума / Под ред. Н. Н. Смирнова. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. – 464 с. – С. 420.
- ² Цыт. па: Евтушенко М. М. «Война и церковь» по материалам периодической печати // Великая война. Последние годы империи: Сборник научных статей XX Царкосельской конференции. – СПб.: Серебряный век, 2014. – 573 с. – С. 141.
- ³ Исхаков С. М. Первая мировая война глазами российских мусульман // Россия и Первая мировая война. – С. 420.
- ⁴ Там жа.
- ⁵ Лавринович Д. С. Либерально-консервативная оппозиция в России: формирование и борьба за власть (1912-1917 гг.). – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 59.
- ⁶ Зябко А. А. Некаторыя аспекты антыўрадавага і антываеннага пратэсту яўрэйскага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны // Европа: актуальные проблемы этнокультуры: Материалы 3-й Международ. науч.-теорет. конф., г. Минск, 28 апреля 2010 г. / Отв. ред. В. В. Тугай. – Минск: БГПУ, 2010. – 426 с. – С. 282.
- ⁷ Там жа.
- ⁸ Гісторыя беларускай дзяржавынасці ў канцы XVIII - пачатку ХХІ ст.: Калектыўная манагр. / А. А. Каваленя і інш. – Мінск: Беларуская навука, 2011. – 584 с. – С. 192.
- ⁹ Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў Мінску (далей – НГАБ). – Фонд 705. – Воп. 1. – Спр. 307. – Арк. 33.
- ¹⁰ Горизонтов Л. Е. Польско-еврейские отношения во внутренней политике и общественной мысли Российской империи (1831-1917) // История и культура российского и восточноевропейского еврейства: новые источники, новые подходы. – М.: Дом еврейской книги, 2004. – 424 с. – С. 74.

- ¹¹ В прифронтовой Литве 1915 года. Рассказы евреев-очевидцев / Ред. О. Н. Будницкий // Архив еврейской истории. – М.: РОССПЭН, 2005. – Т. 2. – 464 с. – С. 375.
- ¹² Белевская (Летягина) М. Ставка Верховного Главнокомандующего в Могилеве. 1915–1918 г. Личные воспоминания. – Вильно: М. Ф. Соколов, 1932. – 52 с. – С. 10.
- ¹³ В прифронтовой Литве 1915 года. Рассказы евреев-очевидцев // Архив еврейской истории. – Т. 2. – С. 371, 397.
- ¹⁴ Там жа. – С. 402-404.
- ¹⁵ Там жа. – С. 404.
- ¹⁶ НГАБ. – Фонд 1430. – Воп. 1. – Спр. 49128. – Арк. 2-4.
- ¹⁷ Там жа. – Арк. 10-10 адв.
- ¹⁸ Кандель Ф. Книга времен и событий. 1881-1917. – Москва–Иерусалим: Мосты культуры, 2002. – Т. 2. – 871 с. – С. 815.
- ¹⁹ Левитац И. Еврейская община в России (1772-1917). – М.: Книжник, 2013. – 656 с. – С. 393.
- ²⁰ Кандель Ф. Книга времен и событий. – Т. 2. – С. 815.
- ²¹ Там жа. – С. 820.
- ²² Эльяшевич Д. А. Правительственная политика и еврейская печать в России. 1797-1917. Очерки истории цензуры. – СПб. – Иерусалим: Мосты культуры, Гешарим, 1999. 790 с. – С. 487.
- ²³ НГАБ. – Фонд 1430. – Воп. 1. – Спр. 49128. – Арк. 20-21.
- ²⁴ Там жа. – Фонд 1416. – Воп. 2. – Спр. 25434. – Арк. 6.
- ²⁵ Там жа. – Арк. 5.
- ²⁶ Кандель Ф. Книга времен и событий. – Т. 2. – С. 821.
- ²⁷ Там жа. – С. 821.
- ²⁸ Россия и Первая мировая война. – С. 420.
- ²⁹ Белявина В. Н. Беларусь в годы Первой мировой войны. – Минск: Беларусь, 2013. – 396 с. – С. 238.
- ³⁰ Россия и Первая мировая война. – С. 131.
- ³¹ Белявина В. Н. Беларусь в годы Первой мировой войны. – С. 246.
- ³² Левитац И. Еврейская община в России (1772-1917). – С. 393.
- ³³ Хаданёнак В. М. Рэлігійнае жыццё на неакупаванай тэрыторыі Беларусі ў гады Первой Сусветнай вайны // Религия и общество. – №8. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2014. – 220 с. – С. 89-90.
- ³⁴ НГАБ. – Фонд 1416. – Воп. 2. – Спр. 25776. – Арк. 9.
- ³⁵ Россия и Первая мировая война. – С. 421.
- ³⁶ В прифронтовой Литве 1915 года. Рассказы евреев-очевидцев // Архив еврейской истории. – Т. 2. – С. 371.

- ³⁷ Там жа.
- ³⁸ Левиташ И. Еврейская община в России (1772-1917). – С. 409.
- ³⁹ НГАБ. – Фонд 3445. – Воп. 1. – Спр. 8; Фонд 1416. – Воп. 2. – Спр. 25236; Спр. 2529; Спр. 25260; Спр. 25262; Спр. 25266.
- ⁴⁰ НГАБ у Гродне. – Фонд 103. – Воп.1. – Арк. 155.
- ⁴¹ Минские врачебные известия. – № 7-8. – 1915 г. – С. 149.
- ⁴² Кандель Ф. Книга времен и событий. – Т. 2. – С. 818-819.
- ⁴³ Лор Э. Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 504 с. – С. 198.
- ⁴⁴ Фридман А. Евреи в Первой мировой войне // http://www.beljews.info/ru/article_jews_ww1.php. (Дата доступа – 5 октября 2014 г.).
- ⁴⁵ Кандель Ф. Книга времен и событий. – Т. 2. – С. 82.
- ⁴⁶ Россия и Первая мировая война. – С. 421.
- ⁴⁷ Там жа. – С. 423.
- ⁴⁸ Там жа. – С. 425
- ⁴⁹ Думін С.У., Канапацкі І.Б. Беларускія татары. Мінулае і сучаснасць. – Мінск: Полымя, 1993. – 206 с. – С. 142.
- ⁵⁰ Филатова Е.Н. Миграции мусульман в Белоруссии. XIX-XX вв. // Ислам и глобальные проблемы цивилизации. К 400-летию первой Минской мечети. – Минск, 2000. – Ч. 2. – 71 с. – С. 19.